

дэбют

дэбют

Юры Усьціновіч



...засталася надзея –
яшчэ ёсьць ваяры і паэты!..

Неба. Вера. Змаганьне.

НЕБА

Там блізкае неба, дзе мудрыя людзі,
Неба бязъмежнае там, дзе мужнасьць жыве.
У сыноў тваіх ёсьць і мудрасыць, і мужнасьць...
Дзе ж неба тваё, Беларусь?

21.05.06.

З мяне не зрабілі паляка
І рускім ніколі ня стану!
Між небам і гэтай зямлёю
Іншым сябе адчуваю...

29.05.06.

Б'е Пярун сваім молатам у хмары,
Выбівае з іх іскры-маланкі.
Неба прагне дажджом упасьці,
Каб пазнацца ў каханьні з зямлёю.

01.06.06.

Над маёй краінай Неба я магу дастаць рукою.
 Над маёй краінай Неба невымернай вышыні.
 Над маёй краінай Неба – гэта вера ў Свабоду.
 Над маёй краінай Неба прагу Вольнасці дае.

07.06.06.

Нідзе і ніколі ня бачыў неба такога,
 Якое бывае там, дзе плыні зылівающца рэк.
 У сонейка промнях, увечар і ранкам
 Купаецца высь у дзьвінскай вадзе...

09.06.06.

З людзьмі самотны,
 З Небам размаўляю.
 Але ж ці варты я
 Велічы яго?

17.06.06.

Нашу сваё Неба з сабою,
 Пад ім прытуліцца, часам, могуць сябры.
 Вось бы хапіла яго шырыні,
 Каб край родны мог умясьціцца!

08.07.06.

ВЕРА

Жыцьцё віхляе рэзка
 І скручвае ў нулік,
 Але я не зламаны,
 Выпростваюся зноў!

29.05.06.

Зялёным па чырвонаму –
 Цьвіласць.
 Чырвоным па беламу –
 Вера.

19.08.06.

Слова да Творцы звяртаю ў касьцёле
 І ў царкве з Ім размову вяду,
 Малюся Яму й ля бярозкі ў лесе –
 Яднаюцца веры ў сэрцы майм.

04.09.06.

Больш народу няма –
 Страх пануе над съветам...

Засталася надзея –
Яшчэ ёсьць ваяры і паэты!

30.11.–08.12.06.

Зямлю і неба не разъяднаць,
Пакуль дубровы шумяць пад ветрам.
Чапляюць шатамі яны прадоньне,
Карэннем цягнуць да верху ніз.

12.12.06.

Просіць зямля: не выпінайся.
Вечер шапоча: не спыняйся.
Вада съпявае: не скрайся.
Шугае полымя: ня здраджвай.

13.12.06.

Восень заблукала ў часе,
Штодня дождж у сънежні слоту
памнажае.
Толькі вось у сэрцы ўсё гарыць
агенъчык,
Перашкоды нішчыць і Вясну вяртае.

02.01.07.

ЗМАГАНЬНЕ

У цёмную ноч у лясное глушки
Вогнішча йграе на сталі клінка...
Нават калі застануся адзін,
Буду цябе бараніць, *****!

17.06.06.

Ня робіць марных рухаў
Ваўкалака¹ ў лютай сечы.
Ваярскія ўзоры
Малюе востры меч.

23.08.06.

Сотні гадоў агнём і жалезам
Гартуе мой край сваіх дзяцей.
Молатам па кавадлу пястуе
Ваяроў для войска нябёснага.

¹ тут маецца на ўвазе ваяр, здольны ўводзіць сябе ў съпецыфічны стан, пры якім у шмат разоў павялічваюцца сіла і рэакцыя, ужываюцца яшчэ назывы «берсерк» ці «ульфсерк».

08.09.06.

Аддасыць народ мову –
Не пашле больш ні слова
Да Неба над галавою,
Да зямлі, дзе продкі паснулі.

31.10.06.

Рву сваю паўсядзённасъць –
Празываеца існасъць.
Разрываю рэальнасъць –
Спасыцігаю сябе.

30.11.06.

Я з роду ваярскага, продкі мае
Крывёю пайлі гэтую зямлю.
Касьцямі выбелывалі годнасъць
сталёвую.
Ці ў праве мне скрочиць ад лёсу свайго?

23.12.06.

Ваяр і меч, меч і ваяр
Адзін у адным адзінства спасыцігаюць:
На вастрыі мяча нярвовы вузел,
І ў тронку волю далонь съціскае моцна.

02.01.07.
